


## Як правільна заладзіць шчыліну паміж фасадныя уцяпляльнікам і дахам

### Змест

- У чым праблема
- Як выправіць
- Як пазбегнуць
- Як правільна выканаць злучэнне даху і сцены



На жаль, будаўнікі не заўсёды выконваюць правільную паслядоўнасць правядзення работ. Адною з распаўсюджаных памылак з'яўляецца мантаж даху да мантажу ўцяпляльніка і абліцавальнага матэрыялу на фасад.

Зразумела, калі на доме змантаваная дах, ніяк не якая прымыкае да фасада праблемы не ўзнікае. А вось калі дах дома або яго частак (напрыклад, ўваходных групы або веранды) спалучаецца са сцяной, праблема мае месца быць.

### У чым праблема

Уласна праблемы тры.

1. Дом выглядае, мякка кажучы, няскончаным. Шчыліну паміж сцяной і дахавымі матэрыяламі яго не ўпрыгожвае.
2. Паколькі стык ня герметычны праз яго пад дах і абліцоўванне фасада будзе трапляць вада. Яна досыць хутка прывядзе ў непрыдатны стан уцяпляльнік, выкладзены на сцены і дах, а таксама справакуе гніенне драўляных элементаў даху.
3. Заладка шчыліны пры гатовых даху і фасадзе як мінімум працаёмкая. Як максімум можа прывесці да псуты фасада або даху ў месцы рамонту.

### Як выправіць

Калі для ўцяплення фасада выкарыстоўваўся цвёрды ўцяпляльнік можна паспрабаваць замацаваць у ім Дзюбель - коркі. У іх укруціць саморезы якімі будзе фіксавацца доборная планка, шцец або любая іншая дэтал з дольнай зачыніць шчыліну.

Да пачатку работ латаюць шчыліну варта шчодро заліць сіліконавым герметыкам. Пры яго выбары абавязкова звярніце ўвагу на дыяпазон тэмператур, пры якіх ён будзе эфектыўны.

У выпадку, калі выкарыстанне саморезов немагчыма зачыняе шчыліну дэтал можна прыляпіць. Праўда ў гэтым выпадку трэба разумець-тэрмін службы ў такога злучэння ва ўмовах расійскага клімату не перавысіць 2 гадоў.

### Як пазбегнуць

Калі вамі наняты будаўнікі-абавязаць іх скласці план работ у якім яны прапішуць паслядоўнасць выканання работ. А потым кантраляваць яго выкананне.

Калі вы вядзеце будаўніцтва хаты сваімі рукамі – памятаць аб тым, што дах да гатоваму фасадзе прыстыкаваны без адукацыі шчылін можна. А вось зрабіць наадварот не атрымаецца.

## Як правільна выканаць злучэнне даху і сцены

Раскажам пра гэта на прыкладзе даху з ондулина.

Для выканання гэтай працы варта выкарыстоўваць наступныя матэрыялы:

- дахавыя лісты Ондулин;
- фірмовыя цвікі;
- яндойкі Ондулин;
- самаклеючую стужку Ондубанд;
- універсальны запаўняльнік карніза;
- брус для прылады дадатковай лачання;
- саморезы з прэсшайбой;
- прыціскную рэйку.

### Праца выконваецца ў наступнай паслядоўнасці:

1. Каля сцяны ўсталёўваецца дадатковая лачанне.
2. Укладваецца апошні шэраг дахавых лістоў Ондулин. У адпаведнасці з інструкцыяй па мантажы яны прыбіваюцца да асноўнай і дадатковай лачання.
3. Усталёўваецца яндойка. Першымі ўсталёўваюцца элементы яндойкі, якія размяшчаюцца ўздоўж хваляў лістоў ондулина. Кладка яндовак адбываецца знізу ўверх. Пры неабходнасці вырабляецца нахлест памерам 150 мм. пасля вырабляецца кладка яндойкі папярок хваляў ондулина.
4. Яндойка замацоўваецца. Частка, якая ляжыць на сцяне, прымацоўваецца да яе самореза з крокам не больш 300 мм. частка яндойкі якая знаходзіцца на лістах ондулина і размешчаная ўздоўж ліста прымацоўваецца да яго цвікамі з крокам у 300 мм. яндойкі, якая ляжыць папярок хваляў, прымацоўваецца да іх цвікамі, а да сцяны самореза з крокам у 300 мм.
5. Герметызацыя стыкаў. Вырабляецца пры дапамозе самаклеючай стужкі Ондубанд. З яе здымаецца ахоўны пласт, і яна наляпляецца на стык яндойкі і сцены хаты. Пры налепванні неабходна шчыльна прыціснуць стужку.
6. Фіксацыя стужкі металічнай рэйкай. Рэйку змяшчаюць на стужку і мацуюць да сцяны пры дапамозе саморезов.